

УДК 577.15.04:546.215

В. М. НІКАНДРАЎ, Н. С. ПЫЖОВА

**АКТЫВАЦЫЯ ПЛАЗМИНАГЕНУ ЧАЛАВЕКА СТРЭПТАКІНАЗАЙ:
УПЛЫЎ H_2O_2 І ЯЕ МАГЧЫМЫ ЎДЗЕЛ
У ЯКАСЦІ ІНТЭРМЕДЫЯТУ ПРАЦЭСУ**

Шляхі актывацыі плазмінагену (Пг) у актыўную пратэіназу — плазмін (3.4.21.7) застаюцца недастаткова вывучанымі.

Нядаўна намі [1] упершыню выказана меркаванне аб тым, што фібриноліз, ініцыяруемы адным з найбольш эфектыўных актыватараў Пг непратэіназнага дзеяння — стрэптаакіназай (СК), з'яўляеца кіслас-

родзялежным працэсам і рэалізуецца пры ўдзеле кіслародных радыкалаў. Гэты працэс замаруджваецца пры выдаленні з раствораў кіслароду або замяшчэнні яго азотам. Адначасова была ўстаноўлена здольнасць Пг чалавека і труса, якія дастаткова лёгка актывіруюцца СК, раскладаць H_2O_2 з утварэннем радыкалаў кіслароду [2], у той час калі Пг быка (ён актывуецца СК з вельмі нізкай скорасцю) раскладаў H_2O_2 са скорасцямі на парадак марудней. Гэта дазволіла нам зрабіць заключэнне аб магчымай наяўнасці сувязі паміж фібринолізм і працэсамі ўтварэння і ператварэння перакісаў [2], у прыватнасці перакісу вадароду.

Вядома, што H_2O_2 з'яўляецца адным з важных прадуктаў і субстратаў рада акісяльна-аднаўленчых метабалічных рэакцый. Паказана, што H_2O_2 утвараецца пры актывацыі трамбацытаў [3], г. зн. ператварэнні яго звязаны з асобнымі рэакцыямі гемастазу.

Улічаючы ўсе гэтыя аbstавіны, важнае значэнне набывае неабходнасць высвятлення ўплыву H_2O_2 на рэакцыі фібринолізу. У гэтай работе вывучан уплыў перакісу вадароду на актывацыю Пг чалавека стрэпакіназай.

Матэрыялы і методы. Электрафарэтычна гомагенныя ўзоры СК і ўзоры Пг чалавека атрыманы па методах, падрабязна апісаных у нашых папярэдніх артыкулах [2, 4]. Актыўнасць узораў СК склада 150 000 МАдз/мг бялку, а Пг — 20 казеіналітычных адзінак на 1 мг бялку. Узоры Пг змяшчалі таксама невялікую колькасць актыўнага плазміну. Актыўнасць СК і Пг вызначалі, як апісана намі раней [2, 4], канцэнтрацыю бялку — па методу Лоуры [5] або па абсорбцыі пры 280 нм, выкарыстоўваючы значэнні $A_{1cm}^{1\%}$ 9,0 для СК і 17,1 для Пг [6, 7]. Электрафарэз праводзілі ў 12,5%-ным поліакрыламідным гелі з дадэцылсульфатам натрью пры 4 °C на працягу 16 гадз у рэжыме 40В××20 mA [8].

Узоры плазміну атрымлівалі аналагічна Пг, аднак для гэтага выкарыстоўвалі сырэвіну з зыходна высокай плазмінавай актыўнасцю. Атрыманыя ўзоры не змяшчалі плазмінагену і пры электрафарэзе давалі характэрную для ўзораў плазміну карціну: з'яўленне лёгкага і цяжкага ланцугоў бялку.

Актыватарную функцыю СК улічвалі па лізісу фібринавых пласцін, які падрабязна апісана намі раней [9], з чалавечага фібринагену, які змяшчаў Пг, і трамбіну. Фіброналітычную актыўнасць плазміну, сумесій плазмінагену (3 мг/мл) са стрэпакіназай або з H_2O_2 вызначалі на пласцінах, папярэдне прагрэтых 30 мін пры 86 °C. Ваганні актыўнасці ў паралельных вызначэннях не перавышалі 7%.

Уплыў перакісу вадароду на актывацыю фібринолізу даследавалі таксама на фібринавых згустках [1], атрыманых змешваннем 2 мл раствора чалавечага фібринагену (1 мг/мл), які змяшчае Пг, і 0,2 мл раствора трамбіну (40 адз./мл). Перакіс вадароду ўносілі (0,1 мл) да дабаўкі трамбіну. Згусткі з дабаўкамі H_2O_2 або дыстыляванай вады (кантроль) інкубавалі пры 25 °C на працягу 2 гадз, затым бялкі асаджалаі 5 мл 10%-най трыхлорвоцатнай кіслаты, цэнтрыфугавалі. Вызначалі аптычную шчыльнасць празрыстых супернатантаў пры 280 нм, што адлюстроўвае ўзровень кілотарастваральных прадуктаў пратэолізу (тыразін- і tryptophan-замяшчальныя пептыды). Ва ўсіх доследах СК растворалі ў бідистыляванай вадзе, астатнія бялкі — у 0,06 M фасфатным буферы pH 7,0.

У работе выкарыстоўвалі каталазу з печані быка, азід натрью («Serga», ФРГ), BrCN-сефарозу («Pharmacia», Швецыя), ДЭАЭ-цэлюлозу, L-лізіну гідрахларыд, L-tryptafan, нітратэтразоліевы сіні, сываратачны альбумін чалавека («Reanal», ВНР), D-маніт («Chempol», ЧССР). Чалавечы фібринаген, які змяшчае Пг, чалавечы трамбін, казеін былі айчыннай вытворчасці, як H_2O_2 і іншыя рэактывы маркі х. ч.,

Таблица 2. Уплыў перахватчыкаў кіслародных радыкалаў на актывациюю плазмінагену чалавека H_2O_2 (на лізісу прагрэтых фібрывальных пласцін, $n = 5$)

Умова эксперименту	Плошча зон фібрывольізу, мм^2	Умова эксперименту	Плошча зон фібрывольізу, мм^2
Плазмінаген (кантроль)	234 ± 14	Плазмінаген + азід натрыю, $10^{-2} \text{ M} \pm \text{H}_2\text{O}_2$, $5,6 \text{ M}$	$619 \pm 23^*$
Плазмінаген + стрэптакіназа, 750 МАдз.	$702 \pm 29^*$	Плазмінаген + <i>L</i> -трыптафан, $10^{-2} \text{ M} + \text{H}_2\text{O}_2$, $5,6 \text{ M}$	$602 \pm 15^*$
Плазмінаген + H_2O_2 , $5,6 \text{ M}$	$538 \pm 20^*$	Плазмінаген + нітратэтразоліевы сіні, $10^{-2} \text{ M} + \text{H}_2\text{O}_2$, $5,6 \text{ M}$	$70 \pm 2^*$
Плазмінаген + маніт, $10^{-2} \text{ M} + \text{H}_2\text{O}_2$, $5,6 \text{ M}$	$520 \pm 15^*$		


* Адзначаны змяненні, статыстычна верагодныя пры $P \leq 0,05$.

(рыс. 3). Такім дзеяннем не валодаў сываратачны альбумін чалавека, а выкарыстанныя намі ўзоры каталазы не змяшчалі прымесей суперакіддысмутазы. У сувязі з гэтым можна думаць, што эфект каталазы ў дадзеным выпадку абумоўлен разбурэннем перакісу вадароду, які ўтвараецца ў сістэме эндагенна. Падобнае з каталазай, але больш слабае дзеянне на ініцыяраваны СК фібрывольіз аказалі іоны Cu^{2+} і Fe^{3+} . Гэтыя іоны выкарыстоўваюцца пры мадэліраванні каталазных сістэм [17], таму іх эфект мог быць таксама абумоўлен зніжэннем канцэнтрацыі перакісу вадароду. У той жа час у прысутнасці гэтых іонаў перакіс вадароду раскладаецца па радыкальному механізму з утварэннем і тыхіх радыкалаў, як $\cdot\text{OH}$ і $\cdot\text{OH}_2$. Таму атрыманыя даныя могуць сведчыць таксама аб тым, што радыкалы $\cdot\text{OH}$ і $\cdot\text{OH}_2$ у актывациі Пг стрэптакіназай удзелу не прымаюць.

Атрыманыя факты дазваляюць дапусціць магчымасць утварэння ў сістэме СК — плазмінаген перакісу вадароду, што, відаць, адыгрывае пэўную ролю ў актывациі Пг. Аднак пытанне аб шляхах утварэння перакісу вадароду ў адзначанай сістэме патрабуе самастойнага вывучэння.

Такім чынам, выкладзеныя матэрыялы пацвярджаюць магчымасць сувязі фібрывольізу з працэсамі ўтварэння і разбурэння перакісу вадароду. Відаць, перакіс здольны ўдзельнічаць у актывациі Пг чалавека, аднак, мабыць, ён адыгрывае ролю прамежкавага звяна — крніцы

рада кіслародных радыкалаў. Здольнасць Пг чалавека да актывациі суперакіднымі радыкаламі можа ляжаць як у аснове яго павольнай аўтаактывациі, так і хуткай актывациі ў прысутнасці СК. Аб тым, што ў аснове гэтых двух працэсаў ляжыць адзін і той жа механізм, сведчаньне атрыманыя намі даныя аб дзеянні перахватчыкаў суперакідных радыкалаў [18] на актыватарную функцыю СК. Гэта дзеянне аналагічна дзеянню нітратэтразоліевага сініга на актывацию Пг пры дабаў-



Рыс. 3. Змяненні ініцыяраванага стрэптакіназай фібрывольізу пры дабаўленні каталазы (1), сываратачнага альбуміну (2), CuCl_2 (3) або FeCl_3 (4). Па восі ардынат — актыўнасць, % да зыходнай

ках перакісу вадароду. Пры адсутнасці СК, функцыя якой можа заключацца ў канверсіі суперакісідных радыкалаў і папярэджанні дысіпацыі, гэтыя актыўныя формы кіслароду расходуюцца ўпустую. Гэтым, відаць, і можа быць растлумачана нізкая скорасць аўтаактывацыі плазмінагену ў параўнанні з яго актывацыяй стрэптакіназай.

Summary

It is shown that H_2O_2 is capable to enhance directly the streptokinase-dependent fibrinolysis and human plasminogen. Superoxide radicals may probably be important for this process. Streptokinase-dependent fibrinolysis is markedly inhibited by catalase. The slow plasminogen autoactivation and its rapid activation by streptokinase are suggested to be based on the ability of human plasminogen to be activated by oxygen radicals.

Літаратура

1. Никандров В. Н., Пыжова Н. С., Судник Ю. М. // Докл. АН БССР. 1986. Т. 30, № 6. С. 558—560.
2. Никандров В. Н., Судник Ю. М., Вотяков В. И. // Докл. АН СССР. 1986. Т. 287, № 3. С. 751—755.
3. Del Principe D., Menichelli A., De Matteis W. // FEBS Letters. 1985. Vol. 185, N 1. P. 142—146.
4. Никандраў В. М., Вараб'ёва Г. В., Янкоўская Г. С. і інш. // Весці АН БССР. Сер. біял. науک. 1986. № 6. С. 47—52.
5. Lowry O. H., Rosebrough N. J., Farr A. L., Randall R. J. // J. Biol. Chem. 1951. Vol. 193, N 1. P. 265—275.
6. Kirschenbaum D. // Anal. Biochem. 1975. Vol. 68. P. 465—475.
7. Роббинз К. К., Маркус Г. // Фибринолиз. Современные фундаментальные и клинические концепции. М., 1982. С. 69—84.
8. Weberg K., Osborg M. // J. Biol. Chem. 1969. Vol. 244, N 16. P. 4406—4411.
9. Никандров В. Н., Пыжова Н. С., Вотяков В. И. // Вопр. мед. химии. 1987. № 1. С. 84—87.
10. Nishikimi M., Rao N. A., Jaggi K. // Biochem. biophys. res. commun. 1972. Vol. 46, N 2. P. 849—856.
11. Fliegel S. E. G., Lee E. G., Mc Coy J. Ph. // Amer. J. Pathol. 1984. Vol. 115, N 3. P. 418—425.
12. Sherry S. // J. Clin. Invest. 1954. Vol. 33. P. 1054—1063.
13. Abblondi F. B., Hagan J. J. // Proc. Soc. Exptl. Biol. Med. 1957. Vol. 95, N 2. P. 195—200.
14. Андреенко Г. В. Фибринолиз. Химия и физиология процесса. М., 1967.
15. Разумовский С. Д. Кислород — элементарные формы и свойства. М., 1979.
16. Никандров В. Н., Пыжова Н. С., Вотяков В. И., Клингер Ю. Е. // Докл. АН БССР. 1986. Т. 30, № 11. С. 1033—1036.
17. Метелица Д. И. Моделирование окислительно-восстановительных ферментов. Минск, 1984.
18. Никандров В. Н., Пыжова Н. С., Вотяков В. И., Клингер Ю. Е. // Докл. АН БССР. 1987. Т. 31, № 4. С. 375—378.

Белорусский научно-исследовательский институт
эпидемиологии и микробиологии МЗ БССР

Поступила в редакцию
20.07.87